

Першая квадра 16 ліпеня.
Месяц у сузор'і Льва.

Сонца

	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск	5.01	21.30	16.29
Віцебск	4.44	21.26	16.42
Магілёў	4.51	21.20	16.29
Гомель	4.56	21.08	16.12
Гродна	5.18	21.43	16.25
Брэст	5.27	21.36	16.09

Імяніны


Пр. Варвары, Ганны,
Лізаветы, Апанаса, Сяргея.
К. Караліны, Арнольда,
Емяльяна, Каміля, Шымана.

Рыба-паўзун	Ластаногі цюлень	«Зімовы» заяц	Двубой без зброі	Паўночная геаграфічная зона Зямлі	Прастора, абшар, далягляд	Сядзіба ў Прыбалтыцы
Абласны цэнтр у РФ	Двухскладовая вершаваная стапа	Аўтар опер «Манон», «Таіс»	Гатунак безалкагольнага напою	Сушанья з костачкамі абрыкосы	Масавая мэбля ў жыллі, офісе, прыемнай	
Старая назва шоуку	Абарыген поўначы Іспаніі	Горад на Магілёўшчыне	Лячэнне ўнутраных хвароб	Пастушковы журавель	Фехтвальная зброя	
Аповесць А. Купрына	Возера на мяжы ЗША і Канады	Горад у Эстоніі	Драпежная птушка з сакаліных	Музычная нота	Найлепшыя расліны, жывёлы	Птушка сямейства драздоўных
Буйны населены пункт	Аўтар рамана «Падпольная воля»	Малалітэражнае аўто РФ	Высакі-горная жывёліна	Прамавугольная куткавая пячатка	Карлікавы буйвал	Вялікая сцірта снапоў, сена
Чалавекпадобная жывёліна	Неядавітая змяя з вужоў	Агародны караня плод	Паэма Я.Купалы «*** і я»			
Шырокая мяккая канапа з падушкамі замест спінак						



Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

ЗАЎТРА



Адказы на сканворд + судоку

Судоку: адказы тл. у табліцы.

5	7	1	2	3	4	8	9	6
4	7	8	9	6	2	4	7	1
2	5	4	1	7	6	8	3	9
8	4	3	7	2	9	1	5	6
6	9	8	2	5	4	1	7	3
7	3	6	1	4	8	2	5	9
5	6	9	8	4	7	3	2	1
1	8	5	2	3	6	7	4	9
9	2	6	7	8	4	9	1	5
3	2	6	7	8	4	9	1	5
4	7	9	5	6	1	2	8	3

СУДОКУ. У квадраце 9×9 клетак размясціце лічбы ад 1 да 9 уключна такім чынам, каб у кожным радку, кожным слупку, у блоках 3×3 клеткі, абмежаваных тлустай лініяй, кожная лічба сустракалася толькі адзін раз, без паўтораў.

УСМІХНЕМСЯ

Я зразумела, што час заканчваць з дыетай, калі рэакцыя на насякомае, якое выбегае з салаты, стала не «Фу, ну што за гадасць?!», а «Куды?!»

Калі зрабіць фатаграфію просяць менавіта цябе, значыць, ты самы брыдкі ў кампаніі.

Калі вас пакусаў злы сабака, а не засмуціцца: калі-небудзь пакусае і добры.

— Не ўяўляю, як раней людзі без камп'ютараў жылі? Нудота такая, напэўна, была.

— Ага. Балі, тэатры, паляванні, кірмашы, крывавыя рэпрэсіі, палацавыя перавароты, паўстанні. Прама заняцца няма чым было!



сагістара.ру

І сябе паказаць, і на іншых паглядзець

НЯХАЙ ГАРЫЦЬ АГОЊ СЯБРОЎСТВА!

Міжнародны злёт юных выратавальнікаў-пажарных і рэспубліканскі палявы летнік «Выратавальнік» адкрыліся ва ўрочышчы Баравая Гомельскай вобласці. Праходзіць яны будуць да 26 ліпеня. Сёлета мерапрыемствы сабралі прадстаўнікоў 12 дзяржаў і каманды з усіх абласных цэнтраў нашай краіны.

Конкурсная праграма будзе насычанай. Для іншаземных дэлегацый першым выпрабаваннем стануць візітныя карткі: каманды не толькі прадставяць свае краіны, але і раскажуць пра развіццё ў іх руху юных выратавальнікаў. Падлеткаў чакае спартландыя і пажарная эстафета. Свае навыкі замежныя каманды прадэманструюць у аказанні першай медыцынскай дапамогі і ліквідацыі змадзеляваных надзвычайных сітуацый на зводных палявых вучэннях. Не давядзецца сумаваць і беларусам. На рэспубліканскім злёце ўдзельнікам неабходна арыгінальна прадставіць свае рэгіёны і прэзентаваць айчынную моладзевую грамадскую арганізацыю выратавальнікаў-пажарных, прыгатаваць фірмовую страву на прывале, справіцца з імітаванай тэхнагеннай надзвычайнай сітуацыяй і выканаць баявое разгортванне. Не абыдзецца і без турыстычных конкурсаў, дзе юныя выратавальнікі будуць на час разводзіць агонь і ставіць палатку. Хлопцам давядзецца спаборнічаць у меткасці, а дзяўчатам — ратаваць «пацярпелых» ва ўмовах вучэбных надзвычайных сітуацый. Пасля закрыцця злётаў усе каманды будуць запрошаны на святкаванне 160-й гадавіны пажарнай службы Рэспублікі Беларусь, якое адбудзецца 27 ліпеня ў Мінску.

Сяргей СТАРЫНАЎ

Даты Падзеі Людзі

Міжнародны дзень Нэльсана Мандэлы. Абвешчаны Генеральнай Асамблеяй ААН 11 лістапада 2009 года. Адзначаецца ў дзень нараджэння пўднёваафрыканскага лідара Нэльсана Мандэлы ў знак прызнання яго ўкладу ў справу міру і барацьбы за свабоду.

1195 год — мяркуемая дата нараджэння Міндоўга, заснавальніка і першага вялікага князя літоўскага. Ён аб'яднаў у сваіх уладаннях Наваградскую зямлю, усходнія землі Літвы і частку Полацкай зямлі ў адзіную беларуска-літоўскую дзяржаву, якая стала асновай Вялікага Княства Літоўскага. У 1253 годзе прыняў тытул караля. Вёў барацьбу з Тэўтонскім і Лівонскім ордэнамі, для гэтага заключыў у 1261 годзе саюз з Аляксандрам Неўскім. Карыстаўся ў Літве неабмежаванай уладай, што выклікала незадаволенасць літоўскіх князёў. У выніку іх змовы Міндоўг быў забіты ў 1263 годзе.

1883 год — з'явіўся на свет Леў Каменеў, прафесійны рэвалюцыянер-бальшавік, пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі і да 1926 года — адзін з самых высокапастаўленых партыйных функцыянераў. Разам з Рыгорам Зіноўевым і Іосіфам Сталіным ён фактычна кіраваў краінай падчас хваробы Леніна. Доўгі гады Коба хадзіў у Каменева ў вучнях, і Леў Барысавіч ні на хвіліну не сумняваўся ў тым, што так будзе заўжды: ён — адзін з прызнаных правадыроў партыі, ды і розніца ў вопыце кіруючай работы, эрудыцыі, культуры... Як памыляўся Каменеў! Вучань аказаўся на рэдкасьць здольным, да таго ж вельмі помслівым. Сцвярджаючы сваю аднаасобную ўладу, Сталін у 1936-м расправіўся і з Каменевым, і з Зіноўевым. Па дарозе да месца расстрэлу Леў Барысавіч падбадзёрваў Зіноўева, які плакаў: «Перастань, Рыгор, памрэм дастойна!». Калі ж прыйшло апошняе яго імгненне, Каменеў ні аб чым не прасіў і прыняў смерць моўчкі.

1897 год — нарадзіўся Апанаскі Іосіф Казіміравіч, беларускі дзяржаўны дзеяч. З 1924 года займаў пасаду намесніка паўнамоцнага прадстаўніка АДПУ па Беларускай ваеннай акрузе і адначасова (з 1926 г.) быў начальнікам Беларускага аддзялення Галоўнага мытнага ўпраўлення СССР. Член ЦВК Літоўска-Беларускай ССР у 1919 годзе, член ЦВК Беларускай ССР (1925-1927). Адзін з арганізатараў ліквідацыі эсэраўскага падполля ў Беларусі, прымаў удзел у заманьванні на тэрыторыю СССР і арышце лідара эсэраў Барыса Савінкава. Загінуў пры выкананні службовых абавязкаў у 1927 годзе.



Максім БАГДАНОВІЧ, паэт, перакладчык, публіцыст:

«Маладое жыццё праляціць, прабяжыць, — Не забудзься вясёлых калёраў зажыць».

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: Н.КАРПЕНКА (намеснік галоўнага рэдактара), В.КЛЮЧНИК (намеснік галоўнага рэдактара), А.КЛЯШЧУК, П.ЛАХМАНЕНКА, С.ПРОТАС (першы намеснік дырэктара—галоўнага рэдактара), Н.РАСОЛЬКА, С.РАСОЛЬКА, А.СЛАНЕЎСКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В.ЦЕЛЯШУК, Л.ЦІМОШЫК.

НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай — 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: лісьмаў — 287 18 64, падліскі і распраўсуджвання — 287 18 38, 287 17 21, бухгалтэрыі: 287 18 81.

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў, іх меркаванні не з'яўдаюцца супадзеннем з меркаванням рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй лісьмы. Перадруку матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

<http://www.zvyazda.by/>
e-mail: info@zvyazda.minsk.by, (для зваротаў): zvarot@zvyazda.minsk.by

ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79, РЭКЛАМЫ e-mail: reklama@zvyazda.minsk.by

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009. 220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 250 разоў на год. Тыраж 23.558. Індэкс 63850. Зак. № 3109.

Нумар падпісаны ў 19.30
17 ліпеня 2013 года.

М	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12